

У САВЕЦКАЙ БЕЛАРУСІ.

Перавыбары саветау.

Стан перавыбаў саветау на 15-га лютага

(Водлуг вестак Н.Н.У.С.).

АГУЛЬНЫ СТАН ПЕРАВЫБАРАУ

Ад пачатку перавыбарнай кампаніі да 15-га лютага 1926 г. перавыбараў дадоў восьмікі: перавыбрана саветау 825 (67,8 проц.). Прымала ўдзел выбарчыкі — 49,0 проц., з іх: жанчын — 27,0 проц. Выбрана членкау — 931 чал., з іх: камуніст — 7,7 проц., камсомольцау — 60,9 проц., беспартыйных — 81,4 проц., жанчын — 7,4 проц., мужчын — 92,6 проц. Национальны склад: беларусаў — 97,2 проц., расейцаў — 0,1 проц., польшчын — 0,5 проц., яўрэй — 1,8 проц., латышоў — 0,1 проц., іншых — 0,3 проц. Інтэлігэнтам выбрана — 1083 (8,6 проц.), мужчын — 11529 (91,5 проц.), расейцаў — 217 (1,7 проц.), польшчын — 242 (1,9 проц.), яўрэй — 433 (3,4 проц.), латышоў — 113 (0,9 проц.), інш. — 77 (0,6 проц.). Інтэлігэнтам выбрана — 362 (2,8 проц.).

ПА АСОСНЫХ АНРУГАХ.

Калінінская акурга.

Перавыбараў на 45 саветау. Прымала ўдзел выбарчыкі — 45,4 проц., з іх кабет — 20,0 проц. Выбрана членкау — 511, з іх камуніст — 7,8 проц., камсомольцау — 9,9 проц., беспартыйных — 82,3 проц., жанчын — 6,1 проц., мужчын — 93,9 проц. Национальны склад: беларусаў — 96,9 проц., расейцаў — 0,1 проц., польшчын — 0,2 проц., яўрэй — 2,2 проц., іншых — 0,6 проц. Інтэлігэнтам выбрана — 0,8 проц.

Віцебская акурга.

Перавыбрана саветау 134. Прымала ўдзел выбарчыкі — 48,2 проц., з іх кабет — 27,8 проц. Выбрана членкау — 246, з іх: камуніст — 11,0 проц., камсомольцау — 13,0 проц., беспартыйных — 76,0 проц., жанчын — 8,9 проц., мужчын — 91,1 проц. Национальны склад: беларусаў — 88,5 проц., расейцаў — 3,2 проц., польшчын — 1,8 проц., яўрэй — 2,8 проц., латышоў — 2,6 проц., іншых — 1,1 проц. Інтэлігэнтам выбрана — 3,0 проц.

Менская акурга.

Перавыбрана саветау — 70. Прымала ўдзел выбарчыкі — 47,3 проц., з іх жанчын — 24,7 проц. Выбрана членкау — 1182, з іх: камуніст — 7,4 проц., камсомольцау — 8,8 проц., беспартыйных — 83,8 проц., жанчын — 9,6 проц., мужчын — 90,4 проц. Национальны склад: беларусаў — 93,85 проц., расейцаў — 1,5 проц., польшчын — 0,9 проц., яўрэй — 3,5 проц., іншых — 0,25 проц. Інтэлігэнтам выбрана — 0,8 проц.

Барысаўская акурга.

Перавыбрана саветау — 53. Прымала ўдзел выбарчыкі — 52,0 проц., з іх жанчын — 23,0 проц. Выбрана членкау — 857, з іх: камуніст — 6,0 проц., камсомольцау — 9,1 проц., беспартыйных — 84,9 проц., жанчын — 8,0 проц., мужчын — 92,0 проц. Национальны склад: беларусаў — 94,4 проц., расейцаў — 0,3 проц., польшчын — 4,0 проц., яўрэй — 2,9 проц., латышоў — 0,4 проц., іншых — 0,5 проц. Інтэлігэнтам выбрана — 2,7 проц.

Середнія разам з беднатаю.

(Бисядзкі с.-с., Лагойскага р., Меншчына).

На выбары нашага савету прымехаў шеф — супрацоўнік Наркамфісту. На сходзе, у малой сялянскай хаце, у пеансце і дыме ад курэння, сяляне началі абіраць сваю юлду. Самі вызучычы кандыдатаў, сяляне аблазвралі іх з усіх бакоў, з добрых і кепскіх.

ПРЫБЛІЗІЛІ С.-Г. КРЭДЫТ ДА СЯЛЯН.

(Ліст са Случчыны).

Вілікае дасягненне ў галіне с.-г. крэдытау ў нашай земле — адчыненне аддзялення Белсельбанку, якое адбылося 15 красавіка 1925 г. — у працы аддзялення в часу яго арганізацыі большы значны дасягненне. Сума ўсіх апераций банку ў 75.985 р. 85 к. у красавіку дасягнула ў 1-му кастрычніка 267.354 р. 44 к. Аперациі праводзецаўца галоўным чынам у каапераціўнай арганізацыі. Тык, у выданых на 1-е кастрычніка пазыкі у суме 306.026 р. 98 к. на каапераціўныя арганізацыі падае 300.126 р. 98 к.

Аддзяленне на 1-е кастрычніка мае чыстыя прыбылку 1310 р. 70 к. Правадзецаўца с.-г. вредыту ў вёску възўміліся кредитыні с.-г. і крэдытыні пазычкова-апчаднікі таварыствы. Гэтых таварыстваў у кожным раёне па адным (у Гродзкім раёне 2). Задзіні аперациіні год арганізацыі ачно тыві ў мястэчках: Цімкавічы, Семежава і Левіна, дзе яны ўжо распашали працу.

У вёсцы Жыціна Старадароскага раёну таварысам арганізація с.-г. крэдытае т-ва, але яно яшчэ не працуе.

Іончукіні ў пачатку 1925 г. крэдытае т-вы былі яшчэ слаба аформлены. Большасць т-ва занялася гандларствам і вытворчымі аперациямі. Так, Любанскае т-ва мела ў раёне 9 гандлёрскіх аперацийнікі да 10 ровных вытворчыспасці. Цяпер гэты не-дажджавы вытворчыспасць, і т-вы галоўным чынам выдадаць крэдитыні аперацийнікі з аднім крэдитнікам.

З усіх дзвароў акургі, якіх налічвае 52.441, на 1-е кастрычніка 25 г. складае 6879, што складае 12,9 проц. Больш усіго каапара-

ваны бядніцкі і серадніцкі га-

Аршанская акурга.

Перавыбараў саветау — 56. Прымала ўдзел выбарчыкі — 49,0 проц., з іх: жанчын — 27,0 проц. Выбрана членкау — 931 чал., з іх: камуніст — 7,7 проц., камсомольцау — 60,9 проц., беспартыйных — 22,9 проц. Выбрана членкау — 12612 чал.; з іх камуніст — 1083 (8,6 проц.), камсомольцау — 1230 (9,7 проц.), беспартыйных — 10297 (81,7 проц.), жанчын — 1038 (8,6 проц.), мужчын — 11529 (91,5 проц.), расейцаў — 217 (1,7 проц.), польшчын — 242 (1,9 проц.), яўрэй — 433 (3,4 проц.), латышоў — 113 (0,9 проц.), інш. — 77 (0,6 проц.). Інтэлігэнтам выбрана — 362 (2,8 проц.).

Барыуская акурга.

Перавыбрана саветау — 79. Прымала ўдзел выбарчыкі — 49,2 проц. Выбрана членкау — 149, з іх: камуніст — 7,5 проц., камсомольцау — 7,6 проц., беспартыйных — 84,9 проц., жанчын — 7,1 проц., мужчын — 92,9 проц. Выбрана членкау — 1449, з іх: камуніст — 8,5 проц., камсомольцау — 89,7 проц., беспартыйных — 84,7 проц., жанчын — 10,0 проц., мужчын — 89,4 проц. Национальны склад: беларусаў — 90,6 проц., расейцаў — 1,4 проц., польшчын — 2,1 проц., яўрэй — 5,0 проц., латышоў — 0,8 проц., іншых — 0,1 проц. Інтэлігэнтам выбрана — 1,5 проц.

Мядзыльская акурга.

Перавыбараў саветау — 69. Прымала ўдзел выбарчыкі — 52,0 проц., з іх: жанчын — 24,0 проц. Выбрана членкау — 897, з іх: камуніст — 8,5 проц., камсомольцау — 8,6 проц., беспартыйных — 84,7 проц., жанчын — 10,6 проц., мужчын — 89,4 проц. Национальны склад: беларусаў — 89,6 проц., расейцаў — 1,0 проц., польшчын — 3,1 проц., яўрэй — 5,1 проц., латышоў — 0,1 проц., іншых — 1,1 проц. Інтэлігэнтам выбрана — 2,9 проц.

Слуцкая акурга.

Перавыбараў саветау — 81. Прымала ўдзел выбарчыкі — 45,0 проц., з іх жанчын — 22,0 проц. Выбрана членкау — 1200, з іх: камуніст — 7,4 проц., камсомольцау — 8,5 проц., беспартыйных — 84,1 проц., жанчын — 8,3 проц., мужчын — 91,7 проц. Национальны склад: беларусаў — 92,5 проц., расейцаў — 1,8 проц., польшчын — 2,1 проц., яўрэй — 5,1 проц., іншых — 0,1 проц. Інтэлігэнтам выбрана — 1,5 проц.

Полацкая акурга.

Перавыбараў саветау — 79. Прымала ўдзел выбарчыкі — 48,4 проц., з іх: жанчын — 21,4 проц. Выбрана членкау — 1052, з іх: камуніст — 13,5 проц., камсомольцау — 11,1 проц., беспартыйных — 75,4 проц., жанчын — 10,9 проц., мужчын — 89,1 проц. Национальны склад: беларусаў — 88,8 проц., расейцаў — 2,8 проц., польшчын — 2,4 проц., яўрэй — 4,3 проц., латышоў — 0,9 проц., іншых — 0,8 проц. Інтэлігэнтам выбрана — 1,3 проц.

Магілёўская акурга.

Перавыбараў ўсе саветы акургі. Весткі аб перавыбараў замешчаны ў падагулені на 6-га лютага 1926 г.

54 процэнты жанчын.

(Вёска Міхалевічы, Шацкага раёну, Меншчына).

8 лютага ў нашай вёсцы адбыўся сход сялян, на якім выбіrali сабору ў с.-с. Прысутнічала 165 чалавек; з іх: 95 жанчын. Летасць прысутнічала 14 жанчын. Сяляне і асабіўка жанчын прымалі актыўны ўдзел у выбараах. Пасля зачыткі «накаву» сяляне дўгага выказваліся, паддадчы ўсе недахопы. У развалыцы прапанавалі нова-выбрачную сельсавету карыстотаца наказам і асабіўка възвініць увагу на водуючы бедніакам лесу і арганізацію ясці. У саборы выбіrali: 2 сялян і 1 сялянку.

Пасля выбіrali вясядзецеля ў нараду. Выбіrali 2 жанчын-сялянкі і 3 сялян. Кеска толькі тое, што гэта адбыўся ў невялікі хане і было трох чеснаў. Недахопы на гэтах чеснах, але, на гэдзячы на гэтах чеснах, абедвялікі скарысталі свае права і выбіrali 2 сялян і 1 сялянку.

Вясновы.

(3 перавыбараў Нов дворскага сельсавету).

(Старадароскі р., Слуцкае акургі).

Адбыўся агульны сход сялян для спраўдаўцаў старога і выбараў новага с.-с. савету. Па спраўдаўцах ў спрачках шмат казалі абедвялікі сядзібы такіх сядзіб: 149, з іх: жанчын — 7,5 проц., камуніст — 8,5 проц., камсомольцау — 8,6 проц., беспартыйных — 84,7 проц., жанчын — 10,6 проц., мужчын — 89,4 проц. Национальны склад: беларусаў — 90,6 проц., расейцаў — 1,4 проц., польшчын — 2,1 проц., яўрэй — 5,1 проц., іншых — 0,8 проц. Інтэлігэнтам выбрана — 1,5 проц.

Арганізація пажарнай дружыны. Зрабіць лазні ў Новыя Дварах. Камітэт узаемадапамогі ўзяцца за працу і аднініц пагельні завод.

Заседы адзіні ў прадаўніку сельсавету павінен быць на ўзяцці ў канселіярні.

Узманиціц працу па аказаванію дапамогі беднатаю.

Арганізація пажарнай дружыны.

Заседы адзіні ў канселіярні.

Імкінніца пераходу на шматпольле.

Зъявініць увагу на вышыю газет. Клапаціца аб эдышненіі лекарскага практіка ў раёне.

Новым складам с.-с. вельмі злаволенам.

На беднатаю, асабіўка павінен быць на ўзяцці ў канселіярні.

Сельніцтва ўзяцца за працу на падах.

Пасля выбіrali 2 сялян і 1 сялянку.

Пасля выбіrali

У Савеце Народных Камісараў БССР.

Барацьба з эпізоотыяй.

Вядучи пад увагу, што эпізоотыя на БССР пашыраецца і прымешироўкі разъёмы, СНК ухваліў паднімі хадайчычыне ў Савеце Народных Камісараў СССР аб асыгнаваньні дадатковых сродкаў на барацьбу з эпізоотыяй.

Прадоўжаныне тэрміну лесазаготовак.

СНК дазволіў Народнаму Камісарыству Земляробства прадоўжыць тэрмін выдачы лесарубачных білетаў у 1925 г. да 1 красавіка г. г.

Перадача газавага заводу.

У адмену папярэдніх пастановы СНК ад 26 верасня 1925 г. газавы завод былога Беларускага с.-г. інстытуту канчатковка перадаецца Беларускому Дзяржаўнаму Університету.

Перадача арабіць у тыднёвы тэрмін.

Першы Усебеларускі з'езд санітарных працаўнікоў.

14-га лютага ў клюбе медпрацаўнікоў адчыніўся першы ўсебеларускі з'езд санітарных дактароў, прадстаўнікоў сельскіх санітарстроў і райённых санітарных саветаў.

З'езд віталі: Народны Камісар Аховы Здароўя БССР т. Барсукоў, прадстаўнік НКАЗ РСФСР т. Дабрэйцер, ад Інбелкульту т. Ількевіч, ад ВДУ пр. Пічата і праф. Кроль, ад наўуковага т-ва дактароў праф. Штату і інш.

Прамоўцы зазначылі, што з'езд з'яўляецца першым этапам на заходжыні санітарнай арганізацыі БССР і павінен адгараль вялікую ролю ў справе аздараўлення працы і побыту гораду і вёскі.

У першы дзень з'езду выступіў з докладам Народны Камісар Аховы Здароўя БССР т. Барсукоў на тему: «Работа Народнага Камісарыяту Аховы Здароўя ў галіне панераджальнай мэдыцыны і задачы санітарнай арганізацыі ў БССР».

Беларусь у санітарных адносінах амаль сама адстала частка нашага Савецкага Саюзу.

Бедзісьці глебы, вялікая забалочанасць, вільготнасць клімату і панаўнне падўнона-захадніх вятроў утвараюць вельмі неспагадаючы ўмовы для здароўя насельніні.

З другога боку, Беларусь у працягу доўгіх вакоў з'яўлялася аранай барацьбы суседкі з ёй дзяржаўя і гэта адбілася на побыту і культуры беларускага сялянства і местачковага яўрэйства.

Страненнае цесната ў гарадох і пасёлках, прымітўная кватэрная ўмовы, адсутніць чистай вады—дапамагалі росту санітарных хваробаў, а таксама развою ўсялякай пошасці.

Дзеля барацьбы з гэтымі хібамі Народны Камісарыят Аховы Здароўя утварыў Пастаўскі Інстытут, які наўуковыя засяродылі на пытаннях санітарна-гігіенічнага характару.

Практична ўзведзілася ўтварэнне ў БССР Інстытуту санітарных дактароў; праведзеніе арганізацый дыспансераў для сухотных хвароб і венералёгічных, памырані санітарных веды праз хаты-чыталні, вывучаюцца санітарна-бытавыя пытанні краязнаўства характеристу і г. д.

Гэтая даследаваніе малююць антисанітарны ўмовы нашых хлебапекарні, асабліва прыватных. У памяшканнях, дзе расчлініцца і пякучы хлеб, вельмі брудна; апроч гэтага, тут-же знаходзіцца ўсялякое начынне гаспадара і тут-же жыве ўся сям'я.

У з'явіўку з дрэвіні санітарнымі ўмовамі гэта адбываецца на здароўі рабочых, якія там працуяць. Да доследаў дыспансера на сухоты хвароеўкала 30 проц. усаго складу рабочых Гаворачы аб якасці хлеба, даследчыкі адзначаюць, што наш менскі хлеб вельмі квасны, асабліва чорны хлеб.

З прычыны кватэрнага крэзысу на ўсе могуць пачаць самі хлеб; з гэтай прычыны мусіць купляць квасны хлеб, выпечаны ў аўтансанітарных умовах. З другога боку, з прычыны вялікай колькасці хлебапекарні (усіх прыватных хлебапекарні—180) хлеб прадаецца дэшава.

Гаворачы аб якасці хлеба, даследчыкі адзначаюць, што наш менскі хлеб вельмі квасны, асабліва чорны хлеб.

Далей, т. Барсукоў спыніўся на ро-

жы санітарна-послансці аддзела НКАЗ Сідзі адносіцца: а) санітарная тэхніка і камуналны дабрабіт, б) вывучаньне санітарна-бытавых пытанні краязнаўства.

— Усе санітарныя ўстановы,—кажа даследчык,—як у цэнтры, так і на мяжох павінны быць цесна звязаны з лячебнай сектай, маючы ў цэнтры наўуковыя засяродылі на пытаннях санітарна-гігіенічнага характару.

Інстытуту, а па акругах—санітарна-бактерыялёгічныя лабараторыі. У раёнах санітарныя арганізації даследуюць практычнасць пытаннях санітарных дактароў і сельскую вучастковую сетку.

Санітарныя дактары павінны ўсебакова вывучаць тыпы пабудовы кватэр, каналізацыю, вадаправоды і г. д.

У сучасны момант паўстаюць настичныя задачы дзеля палепшання санітарных дактароў і сельскую вучастковую сетку.

Санітарныя дактары павінны ўсебакова вывучаць тыпы пабудовы кватэр, каналізацыю, вадаправоды і г. д.

Калі-ж гэта на будзе зроблена, калі настичніцае харчаванье і назіраніе грамадзкіх харчавых прадуктаў, д) падрыхтоўка і ўдасканаленіе

План перевозак на II-гі квартал.

У спраде плянаваныя ўнутранага гандлю Беларусі адным з важнейшых пытанняў з'яўляецца пытанне плаванія ўвозу і вывозу ў межы і з паземежаў Беларусі. Уся маса прадуктаў, фабрыкатаў, сырку перевозіцца па дзвюх чыгунках, значная частка якіх знаходзіцца ў межах Беларусі МББ і Заходніяе. Ад гэтых чыгунак вымагаецца свягласовая дастаўка вагонаў пад нагружку ў рэспублікі для бесперебойнага задаваленія рабёлаў таварамі, прадуктамі і сырцом у патребных ім ліку. Узвоз таксама вымагае вучоту ліку прымавашых на Беларусь грузаў і вагонаў, якія для іх патребных. Для гэтага мэты трубы ўласціці плян перевозак па чыгунках Беларусі. План перевозак на I-м кварталі дазволіў выразна і пойна выявіць патребу ўкладання такіх саміх пляніў на паровыя кварталы 1925-26 апараційнага году і свягласовая падачы іх на тэйдзены камітэт перевозак, для далейшага падгаждання ў плянамі перевозак іншых абласцей і выпрацаванья ў цэнтры агульнага плянінга перевозак па ўсіх чыгунках Саюзу.

Выпрацаваны і пададзены ў сваёй працы пастаўнік патребаў ў сваёй працы пастаўнік газеты так, каб яна здолеяла быць цэнтральнай сялянскай газетай:

a) Слава распавядаючы газеты па акругах, апроц Менскіе;

b) Слава праца з сельскімі;

c) Частыя перабоі з выпускамі і дастаўкаў газет.

У далейшым рэлаксы патреба ў сваёй працы пастаўнік газеты так, каб яна здолеяла быць цэнтральнай сялянскай газетай:

a) Узмечніці працу па прасоўальному газеты на вёску (у рэшце акругі);

b) Прасецы ў жыцці пастаўнік нарадаў рэдактароў пра працу сярод селькораў;

c) У мэці супрэшчоўніцтва ў газэце краўніку партыі і савецкіх органаў, якія цэнтральных, гэтак і маскоўных;

d) Пралінаваць рэлаксы «Беларуская Вёска».

9. Дзярчыцца Алдзелу Друку ў бліжэйшыя п'яці дні ў тэйдзені склікаць нараду супрацоўніцтва з кіраўнікамі ўстаноў, якія больш дачыняюцца да сялянства па пытанні пра працу газеты «Беларуская Вёска».

10. Дзярчыцца Алдзелу Друку распрацаўваць пытанне пра ўтварэнне апарату па распавядаючанію газеты па ўсіх акругах Беларусі.

11. Алдзелу Друку распрацаўваць шэраг

заданій часам бюро і наркомам па супрацоўніцтву ў газэце «Беларуская Вёска».

12. Абавязаць членамі бюро копіі сваіх артыкулаў, якія маюць цікавасць для сялян, пасылаць у «Беларускую Вёску».

13. Пастаўнік пытанне на нараду сінтароў сельчэвік пра газету «Беларуская Вёска».

14. Пастаўнік перад рэдакцыю зараду—

6. Склікаць усебеларускі з'езд селькораў

Пастанова

Бюро ЦК КП(б) пра газету «Беларуская Вёска».

1. Прызнаць, што газета «Беларуская Вёска» зрабілася значна лепшай, як на боку абавязковым забясьпечаннем прадстаўніцтва ад усіх акругаў.

2. Да ліку непазытыўных хібаў належаць:

a) Слава распавядаючы газеты па акругах, апроц Менскіе;

b) Слава праца з сельскімі;

c) Частыя перабоі з выпускамі і дастаўкаў газет.

3. У далейшым рэлаксы патреба ў сваёй працы пастаўнік газеты так, каб яна здолеяла быць цэнтральнай сялянскай газетай:

a) Узмечніці працу па прасоўальному газеты на вёску (у рэште акругі);

b) Прасецы ў жыцці пастаўнік нарадаў рэдактароў пра працу сярод селькораў;

c) У мэці супрэшчоўніцтва ў газэце краўніку партыі і савецкіх органаў, якія цэнтральных, гэтак і маскоўных;

d) Пралінаваць рэлаксы «Беларуская Вёска».

15. Аддзелу Друку распрацаўваць шэраг заданій часам бюро і наркомам па супрацоўніцтву ў газэце «Беларуская Вёска», і пададзіць на разгляд скрэтараты ЦК КП(б).

16. Абавязаць членамі бюро копіі сваіх артыкулаў, якія маюць цікавасць для сялян, пасылаць у «Беларускую Вёску».

17. Пастаўнік пытанне на нараду сінтароў сельчэвік пра газету «Беларуская Вёска».

18. Пастаўнік перад рэдакцыю зараду—

6. Склікаць усебеларускі з'езд селькораў

на квартэрнае будаўніцтва.

2.364.500 руб. на квартэрнае будаўніцтва.

Сродкі на квартэрнае будаўніцтва ў 1926 годзе маюць быць адпушчаны ў суме 1.700.000 р. і на рамоўнікі работы—664.500 р.

Гэтыя сумы даюць павялічэнне будаўніцтва на 2 з паловай разы.

Будаўнічы плян на 1926 год.

Беларускі квартарны саюз у сёлетнім годзе мае развінціць вялікую працу на квартарным будаўніцтве.

За гэтага год мае быць пабудавана 600 кварталаў, агульная плошчай 6.500 квадр. сажн.

Будаўнічы матар'ілы для квартэрнай калініцы.

Арганізацыйнае бюро квартэрнай калініцы атрымала на 1926 будаўнічы год лесасеку ў 240 дзесяцін, якія дасыць 1.017.000 куб. фут. будаўнічага матар'ялу.

3. ЗАГАТОЎЧАЯ КАМПАНІЯ.

Беларускі квартарны саюз у сёлетнім годзе мае развінціць вялікую працу на квартарным будаўніцтве.

За гэтага год мае быць пабудавана 600 кварталаў, агульная плошчай 6.500 квадр. сажн.

Беларускі квартарны саюз у сёлетнім годзе мае развінціць вялікую працу на квартарном будаўніцтве.

